

"Крокі" да тэатра і ўнутры яго

Заўтра — Сусветны дзень тэатра, што адзначаецца не толькі дарослымі, але і дзецьмі. Акурат на наступны дзень, 28 сакавіка, у Мінскім гарадскім палацы культуры адкрываеца VI Мінскі міжнародны дзіцячы тэатральны форум "Крокі". Наша суразмоўца — старшыня дырэकцыі форума Людміла СЕМІЖОН.

— Людміла Альгардаўна, у чым асаблівасць цяперашняга форума? Зіруны на афішу, я звярнула ўвагу найперш на багатое прадстаўленне беларускіх калектываў: за тры дні — восем беларускіх спектакляў.

— Так і ёсьць. Не толькі стаўка, але і той жа Салігорск прадстаўлены адразу двумя творчымі праектамі. А яшчэ Бабруйск, Брэст, Гомель, Гродна, Мазыр — як бачыце, самыя розныя рэгіёны. Усяго было 27 заявак, і адбор, як заўжды, праводзіўся на конкурснай аснове. У мінулых гадах нас часцяком папракалі, што айчынных спектакляў, маўляў, малавата. Але ж хацелася нападзіць як мага больш кантактаў з замежнымі дзіцячы-юначымі тэатральнымі калектывамі, таму ім алдавалася перавага.

— Выisce бачыца ў айлайн-паказах: з-за пандэміі многія тэатральныя, канцэртыны падзеі, музычныя конкурсы сталі пераводзіцца ў віртуальную простору. Куды рабней да ўсяго гэтага пачалі шырока практикавацца пераносы тэатра ў кінатэатр, калі на вялікім экране дэманструюцца і прымыя трансляцыі нашумелых спектакляў лепшых калектываў свету, і паказы ў запісе.

— Мы таксама гэта скарыстаць: музычна-пазытывны "Кадзіш" з Кіпрынёва, які завяршае праграму, будзе паказанаца ў запісе. Але не ўсе патэнцыйныя ўдзельнікі на гэта пагадзіліся. Хтосьці хваляваюцца за свае аўтарскія права, бо пастаноўкі ў аматарскіх ці вучэбных дзіцячых калектывах абаронены мемпей, чым на прафесійнай сцене. У кагосяці няма добрых тэхнічных магчымасцей ажыццяўшчы трансляцыю піш якасны запіс. Да таго ж наш форум ад самага пачатку задумваўся не столькі як спаборніцтва, колькі з мэтай творчых стаўшункаў, пазапашвання і перадачы волыту, метадычных расправак, нейкіх поў-хаўды проста абмеркавання агульных проблем і пошукаў іх пераадolenня. Но камунікацыя, чалавечыя зносіны, сяброўства дарослых і дзяцей розных краін і рэгіёнаў становіцца ўсё больш каштоўнымі. А ў сферы культуры і мастацтва яны ўвогуле аснова творчасці! І пераводзіць форум толькі ў прагляд відэакантэнту — гэта не той шлях, які мы абрали і якім працягваём рухацца. Тому ў праграме форума не толькі спектаклі, але і іх абмеркаванні з членамі журы (яго ўзначальвае прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Лідзія Манакова), з кіраўнікамі калектываў, а таксама майстар-класы, круглыя столі.

Прадугледжаны і карысны адпачынак. У час аглядных экспкурсій дзеци з розных куткоў Беларусі змогуць паглядзець Мінск і яго славутасці, а на дыскатэцы — патанцаваць, пасябраваць. Юным артыстам будзе цікава пазнайমіцца і з творчасцю ўсіх сваіх равеснікаў, што займаюцца іншымі відамі мастацтваў. Перад пырымоніямі адкрыцця і закрыцця форума будуть выступаць музычныя калектывы 7-й, 13-й і 14-й сталічных музычных школ. На другім паверсе разгорненца выстава навучэнцаў усіх трох дзіцячых мастацкіх школ Мінска. Я ж кажу: наш тэатральны форум — гэта найперш творчыя кантакты.

— Назва форума "Крокі" имат у чым сімвалічнае. Невыпадковая ў Салігорскай школе мастацтва некалькі гадоў тому з'явіўся ванн цэзка — узоры дзіцячы тэатр з той жа назвай.

— Так, і салігорская "Крокі" сёлета ўдзельнічаюць у праграме, паказваюць спектакль "Дараі Бог" паводле знакамітага рамана "Оскар і Ружовая Дама" Эрыка Эманюэля Шміта — трагічную і адначасову надзвычай прасветленную, адуходленую гісторыю смяротна хворага хлопчыка.

— "Ружовую ладу" звычайна ставяць прафесійныя тэатры, прычым ролю Оскара можа граць не праста дарослы, а стаўкі акцёр — гэта надзвычай складаны для ўласнення матэрыял. І ўжо адзін зварот да такой няпростай літаратурнай крыніцы сведчыць пра сур'ёзны падыход і да тэатральных заняткаў з дзецьмі, і да самога форума.

— У кожнага ўдзельніка — свае цікавосткі. 1-я Дзіцячая школа мастацтваў імя кампазітара Янute-

Людміла Альгардаўна Семіжон нарадзілася ў Рагачове. Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў на спецыяльнасці "рэжысёра сцяны", Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы БДУ як культуролаг. У 2003 годзе стала намеснікам дырэктара Мінскага драматычнага тэатра "Дзе-Я", пазней перайменаванага ў Новы драматычны тэатр, і адначасова дырэктарам тэатральнай школы № 1 пры тэатры. З 2020-га — дырэктар Дзіцячай школы мастацтваў № 2 г. Мінска. З 2011-га — адзін з ініцыятараў і арганізатораў Мінскага міжнароднага дзіцячага тэатральнага форума "Крокі", які сёлета праходзіць у шосты раз.



Людміла Семіжон

школы мастацтваў № 2, дзе я працую, прапануе гледачам павучальную казку Валянчіна Катаева "Жамчужына". Але ж ці мае сэнс адкрываць усе сакрэты? Тэатральнае мастацтва не абмажоўваеца пэўным сюжэтам, у ім галоўнае — на якой менавіта мастацкай мове, якімі сродкамі данесці задуму. У адрозненіе ад некаторых раней-

ванные юнагародніх калектываў на ўсе чатыры дні форума ажыццяўляюцца за кошт прыёмнага боку. Мы вельмі ўдзячны ўсім, хто нам дапамагае. Асаблівая падзяка — Мінгарвыканкаму і, канешнае, Мінскаму гарадскому палацу культуры, дзе мы праводзім форум ужо другі раз. Пасля канцэртнага рамонту і аднаўлення будынка тут вельмі добрая ўмовы. А наяўнасць дзвюх залаў, вялікай і малой, даўаляе калектывам праводзіць рэпетыцыі і паказы, не замінаючы адно аднаму. Дзікі гледачам зручна, бо перапынак між спектаклямі можа складаць усяго некалькі хвілін, каб перайсці з адной залы ў другую.

— Ці лёгка сёня ўвогуле запікаваць дзяцей тэатрам, калі ў тых ёсьць шмат іншых спакус — тყы ж камп'ютарныя гульці, Інтэрнэт?

— Дзецьмі трэба займацца заўсёды, а не толькі цяпер. І вельмі многа залежыць ад таго, што і як ім прынаднесці, бо лепей за ўсё выхоўваць на ўласным прыкладзе. Конкурс на тэатральнае аддзяленне нашай школы мастацтваў падае, як і наўсюль. Але зусім не катастрофічна. У нас займаюцца ўжо "дзесці дзяцей" — нашчадкі тых, хто ў нас калісьці вучыўся. Справоўвае і сарафаннае радыё. А некаторыя выпускнікі працягваюць тэатральную адукацыю не толькі ў Беларусі, але і ў замежжы, у тым ліку ў Маскве і Санкт-Пецярбургу, абраючы тэатр сваёй прафесіяй і лёсам.

— Неаднаразова чула, што ў ту ж Акадэмію мастацтваў лепей паступаць "з чыстага аркуша", без папярэдняга ўзделу ў аматарскіх пастаноўках, каб не даволзілася перавучваць.

Тэатр — унікальная мадэль грамадства, што дазваляе і артыстам, і гледачам прымерыць на сябе самыя розныя ролі і ўчыні. Унікальны сродак выхавання чалавека і яго душы!

на Цікоцкага з Бабруйска прывязле фальклорна-міфалагічную казку на беларускай мове "У пошуках щасця", створаную паводле паданняў і легенд. Адкрыццё форума менавіта такім спектаклем, мяркую, як найлепши адпавядзе Году гістарычнай памяці. Увогуле ў праграме ёсьць самыя розныя спектаклі: "Нязнайка" з Гродна, "Хронікі Нарніі" з Брэста, спектакль пра бяздомных сабакаў "Да пабачэння, яр!" з Мазыра. Ёсьць і лялечны — "Насарог і Жырафа", прычым з той жа Салігорскай школы мастацтваў, дзе, акрамя згаданага калектыву "Крокі", ёсьць і лялечна-драматычны тэатр "На далоні". Сталічная школа-студыя "Артбум" паказвае "Кветкі для Элджэрнона" пра навуковы эксперымент па павышэнні інтелекту, а тэатральная студыя "Бегемот" —

шых форумаў, на цяперашнім усе праглядзе — бясплатныя. І юныя гледачы, упэўнена, не засумуюць.

— Праграма паштадзіце цікавая. Амяркуючы па афішу, дзе змешчаны лагатыпы некаторых прадпрыемстваў, вы зашківаві і спонсараў.

— На самым першым форуме сярод нашых партнёраў, як іх цяпер называюць, была нават "Белавіа", якая аплаціла пералёт калектыву з Ізраіля. Усе гады з намі пленна супрацоўнічае фабрыка "Камунарка": дзесці атрымліваюць "Дарыца". Экскурсіі для гасцей ладзіць Інфармацыйна-турыстычны цэнтр "Мінск", з якім у нас наладжана сувязь на пастаянны аснове. Удзельнікі аплачваюць уступны ўзнос, але ён і блізка не пакрывае вышатку. Бо пражыванне і харча-

— Сапраўды, так гаварылі рабней самі выкладчыкі тэатральных навучальных устаноў. А цяпер яны імкнудзя паглядзець нашы спектаклі, каб вызначыць найбольш адорманых удзельнікаў і прапанаваць ім паступаць на тэатральнае. Но існуе вялікая разніца ў працы рэжысёра і настаўніка. Пастаўнушчык імкнецца дасягнучы неабходнага для сябе выніку, таму сыходзіць з эстэтыкі пэўнага спектакля. А педагог вучыць. У нас выкладаюцца такія дысцыпліны, як гісторыя тэатра, асновы актёрскага майстэрства, сцэнічнае мове, асновы сцэнічнага руху, танца, вакал, музычная грамата. Звярніце ўвагу: Акадэмія музыкі, музычныя каледжы Беларусі ганарацца трох-прыступавай сістэмай адукацыі, што гістарычна склалася ў нашай краіне і зарэкамендавала сябе найлепшым чынам. А тэатралы — чым горшы? Актёрская адукацыя таксама павінна развівацца на розных узроставых узроўнях, пачынаючы з дашкольнікаў. Мы волзім сваіх выхаванцаў на пром'еры, аблікаркоўваем з імі ўбачанае. Не ўсе становяцца прафесіяналамі, але ж прыхільнікамі тэатра — лакладцамі. І ў адрозненіе ад многіх нават дарослых, умеючы рэдакцыйна-распаралжэнні сваім вольным часам, малдэляваць розныя жыццёвые сітуацыі і знаходзіць з іх выisce: тэатр — унікальная мадэль грамадства, што дазваляе і артыстам, і гледачам прымерыць на сябе самыя розныя ролі і ўчыні. Унікальны сродак выхавання чалавека і яго душы!

Надзея БУНЦЭВІЧ

Фота Таццяны МАТУСЕВІЧ